

Запрашаем наведать

18 лютага 2023 г.

Дзень працоўнага выхавання і
прафесійнай арыентацыі

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Конкурс малюнкаў "Мая будучая прафесія"	9.00 - 9.45	Кабінет №4	Вашук М.М.
Рухомыя гульні з мячом	9.55 - 10.40	Спартыўная зала	Новік Т.А.
Чэмпіянат па разгадванні загадак "Адгадай прафесію"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Новік Т.А.
Мультурок "Усе прафесіі важныя"	11.45 - 12.30	Кабінет №9	Вашчук М.М.
5 - 8 класы			
Конкурс малюнкаў "Мая будучая прафесія"	9.00 - 9.45	Кабінет №4	Вашук М.М.
Адкрыты мікрафон "Мае бацькі працуюць..."	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Чабацько С.С.
Віктарына "Сябры нашы крылатыя"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Чабацько С.С.
Рухомыя гульні з мячом	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Карнялюк В.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***